

Материалы и методы исследования. Материал исследования – текст клятвы, метод – теоретический анализ литературы по данной проблеме.

Результаты. Принцип уважения к жизни и следующие из него принципы отрицательного отношения к эвтаназии и абортam представлены в клятве Гиппократa следующими словами: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного пессария» [1]. Во многих странах эвтаназия является незаконной, например, в Кодексе врачебной этики РБ (1999 г.) говорится: «Эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких недопустима» [2]. В РБ женщине предоставляется право самостоятельно решать вопрос о материнстве, однако существует право врача отказаться от проведения аборта, закрепленное в Женевской декларации ВМА. Во многих странах аборты запрещены (либо полностью, либо кроме исключительных случаев или случаев по медицинским показаниям). Принцип сохранения врачебной тайны в клятве описан следующими словами: «Чтобы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной» [1]. Этот принцип является одним из основных в биомедицинской этике и должен строго соблюдаться всеми медицинскими работниками. Разглашение врачебной тайны как преступление влечёт за собой ответственность по статье 178 УК РБ [3].

Выводы. Принципы уважения к жизни (отрицательное отношение к эвтаназии и абортam) и сохранения врачебной тайны, описанные в клятве Гиппократa, до сих пор не потеряли своей актуальности.

Литература

1. Текст клятвы Гиппократa (с комментариями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/books_book_id_7_page_1.htm. – Дата доступа: 24.12.2018.
2. Кодекс врачебной этики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.beldoc.by/files/2a6db062a0f6cf1d23523dd295eedc5f/>. – Дата доступа: 08.02.2019.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>. – Дата доступа: 08.02.2019.

ЭТЫМАЛОГІЯ НЕКАТОРЫХ БЕЛАРУСКІХ МЕДЫЦЫНСКІХ ТЭРМІНАЎ

Гурын А. А.

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь
Кафедра рускай і беларускай мовы
Навуковы кіраўнік – старшы выкладчык Варанец В. І.

Актуальнасць. Беларуская медыцынская тэрміналогія паступова ўваходзіць у штодзённае карыстанне грамадзян нашай краіны. Веданне паходжання тых ці іншых тэрмінаў павялічыць цікавасць да іх ужывання ў рэальным жыцці.

Мэта. Мэтай работы з’яўляецца вызначэнне этымалогіі шэрагу беларускіх медыцынскіх тэрмінаў.

Матэрыялы і метады даследавання. Шляхам аналізу розных крыніц вызначаем вытокі паходжання медыцынскай лексікі

Вынікі. У выніку праведзенай работы былі вызначаны вытокі шэрагу беларускіх тэрмінаў.

Аптэка (дьял. Гаптыка) – ст.-бел. Аптыка. Беларускае слова паходзіць з польскай, дзе apteka з чэшскай ці непасрэдна з лацінскай мовы, а артека з нямецкай. Крыніцай нямецкага і чэшскага, а магчыма, і польскага слова была лацінская мова, у якой у сярэднія вякі ужо было вядома спецыялізаванае значэнне “магазін лякарстваў”. Лац. apothecaі рус.-слав. аптека з грэч. “склад, свіран”. У бел. дьял. гаптыка “г” можа быць і беларускай з’явай.

Кропельніца – паходзіць ад “кропельны” і “кропля”. Само слова кропля запазычана з польскай мовы “kropła”. Гэта прыстасаванне для ўвядзення непасрэдна ў кроў лекаў, крыві і яе вытворных, пажыўных рэчываў і іншых вадкасцяў. Кропельніца была вынайджена праз некалькі гадоў пасля шпрыца. Але пра дакладную дату яе стварэння навука замоўчвае.

Прышчэпка (дьял.) – прышчэпачны прэпарат. Паходзіць ад прышчапляць – уводзіць у арганізм вакцину. Увогуле гэта слова з’яўляецца калькаваннем рускага слова “прививка”.

Вірус – у агульным сэнсе гэта дробныя мікраарганізмы, якія выклікаюць заразныя захворванні. Гэта слова запазычана з рускай мовы, якое мае лацінскае паходжанне – virus – яд, склізь, вязкая вадкасць, сок. У значэнні “вірус” рускае слова ўжываецца з канца XIX стагоддзя, да гэтага часу слова вірус азначала “яд”.

Літаратура

1. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т.1-11. Мгла – Немарнасць / уклад.: І. І. Лучыц-Федарац, Г. А. Цыхун ; рэд. В. У. Мартынаў. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978–2006. – 3668 с.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ И БЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Гурская И. А.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра неврологии и нейрохирургии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Авдей Г. М.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) 2-го типа является причиной развития ишемического инсульта (ИИ), его наличие значительно ухудшает течение острого периода заболевания [2, 3].